

Партфоліа

**ПРАЦЫ ЛАБАРАТОРЫІ РАСПАЗНАВАННЯ І СІНТЭЗУ
МАЎЛЕННЯ АІПІ НАН БЕЛАРУСІ**

2012-2017

ЮРАСЬ ГЕЦЭВІЧ

заг.лабараторыі, кандыдат тэхнічных навук

+375 29 882 14 87, +375 29 681 52 53, Yuras.Hetsevich@gmail.com



Назва: Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўленьня АІПІ НАН Беларусі

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://ssrlab.by>

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне праграмага коду і дадзеных (automatic backup)





Назва: Міжнародная канферэнцыя па камп'ютарнай лінгвістыцы NooJ2015

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://nooj2015.ssrlab.by>

Мовы: ангельская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замойцы, пастаянная падтрымка (permanent support)





Назва: Беларускі архіў вуснай гісторыі

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://www.nashapamiac.org>

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: абнаўленне дызайну (re-design of the front-end)





Назва: Платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для розных тэматычных даменаў

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://corpus.by>

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: дызайн (front-end), праграма рэалізацыя платформы (back-end), праграма рэалізацыя сэрвісаў апрацоўкі тэксту, гуку, маўлення (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замойцы, пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне праграмага коду і дадзеных (automatic backup)





Назва: Гісторыка-культурная пляцоўка «KROKAPP – персанальны аўдыягід па Беларусі»

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://krokapp.by>

Мовы: беларуская, ангельская, руская

Зроблена: дызайн (front-end), праграма рэалізацыя платформы (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замойцы, пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне праграмнага коду і дадзеных (automatic backup)





Назва: HOTEL NACIONAL VLORE

Тип прадукта: сайт

Адрас: <http://vhn.al>

Мовы: ангельская, руская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замойцы, пастаянная падтрымка (permanent support)





Назва: “INTON TRAINER” програмны комплекс навчання правильній інтонації мовлення

Тип продукту: сайт

Адрес: <https://intontrainer.by/>

Мови: англійська

Зроблена: дизайн (front-end), програмна реалізація (back-end), праця над контентом, запуск на сервери, постійна підтримка (permanent support)




Назва: KrokApp – мабільная праграма-аўдыёгід

Тып прадукта: мабільная праграма

Адрас: <https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrslab.krokapp&hl=be>

Мовы: беларуская, ангельская, руская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), праца над кантэнтам, выстаўленне на маркет Google Play, пастаянная падтрымка (permanent support).




Назва: Гаворачы калькулятар

Тып прадукта: мабільная праграма

Адрас: https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrslab.ssrslab_calc

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), праца над кантэнтам, выстаўленне на маркет Google Play, пастаянная падтрымка (permanent support).



Кантакты

Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення

Мы ў інтэрнэце

Сайт лабараторыі (www.ssrlab.by).

Старонка лабараторыі на афіцыйным сайце АІПІ НАН Беларусі (http://uiip.bas-net.by/structure/l_rsr/index.php).



[Суполка лабараторыі](https://vk.com/ssrlab)

(<https://vk.com/ssrlab>)

[Суполка KrokApp](https://vk.com/krokapp)

(<https://vk.com/krokapp>)

[Акаўнт лабараторыі](https://vk.com/ssrlab_page)

(https://vk.com/ssrlab_page)



[Суполка KrokApp](https://www.facebook.com/krokapp)

(<https://www.facebook.com/krokapp>)



Youtube [Канал](#)

Адрас

вул. Сурганава, 6, пакоі 422, 430, 432, 19
220012, г. Мінск, Беларусь

Тэлефоны

+375 (17) 284-27-73 (пакой 422)

+375 (17) 284-21-26 (пакой 430)

+375 (17) 284-25-22 (пакой 432)

+375 (29) 882-14-87, +375 (29) 681 52 53 Юрась Гецэвіч, заг.лаб., к.т.н.,
yuras.hetsevich@gmail.com

Факс

+375 17 284-21-75 (прыёмная Інстытута)

E-mail

yuras.hetsevich@newman.bas-net.by
ssrlab221@gmail.com